



Газета – надёжный друг!

Дорогие друзья!
У вас еще есть шанс
подписаться на «ДК» на
II квартал. Все, что нужно,
– не откладывать визит
в почтовое отделение.
Оставайтесь с нами!

- Важно
- Полезно
- Интересно

Цена подписки:
на месяц – 7,6 руб.,
на квартал – 22,8 руб.

ДОБРУШСКИЙ КРАЙ

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

№24 (11043)

Субота

27 сакавіка 2021 года



Ранішняя планёрка транспартнікаў

Да свайго прафесійнага свята і 85-годдзя “Добрушкага камунальніка” калектыў транспартнага цэха прадпрыемства падышоў з добрымі паказчыкамі

Пацверджанне таму – адразу чатыры ўзнагароджаныя яго работнікі.

– Гэта – як ланцужок-звязка паміж падраздзяленнямі прадпрыемства, – расказвае галоўны механік Павел Белкін. – Абслугоўваем і ўчастак добраўпарадкавання, і кацельні, і цэх водна-каналізацыйнай гаспадаркі. Каля сотні адзінак транспарту заўсёды павінны быць у гатоўнасці нумар адзін. Задача складаная, але дасягальная.

Сярод лепшых – механік Дзмітрый Балуюў. У зоне яго адказнасці – рамонт тэхнікі і выпуск яе на лінію. Да вадзіцеляў Ігара Мядзведзева і Васіля Жураўскага, як правіла, у яго пытанні не ўзнікае. У кагорце стараных і механізатар Андрэй Строк, які нядаўна набыў сумежную прафесію вадзіцеля аўтагрэйдэра.

– Адказныя, працавітыя, ініцыятыўныя, – пералічвае якасці падначаленых Павел Белкін. – Даў заданне, правяраць

яго выкананне не трэба.

Суразмоўца ўзгадвае зімовыя аўралы. Незалежна ад часу дня, нягледзячы на выхадны або свята, па першым званку гэтыя работнікі праз некалькі хвілін з’яўляліся на мехдвары прадпрыемства. Магчыма, дзякуючы менавіта іх сур’ёзным адносінам да абавязкаў удавалася аператыўна расчышчаць снегавыя занысы.

Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА



ОАО «Завидовское» отмечает 90-летие. Каким был путь от колхоза имени Ленина до успешного современного предприятия? **с. 6**

Благое дело

Едины историей и верой



Добрушские активисты БРСМ занялись благоустройством городских святынь **с. 2**

Профессионалы

Мастера комфорта



За работой строительного подразделения «Добрушского коммунальщика» наблюдали журналисты «ДК» **с. 5**

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 12.42
Луна
27 марта – в Деве,
28, 29 – в Весах



Полнолуние
28 марта

28 марта

НОЧЬЮ +2...+4
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.

29 марта

НОЧЬЮ +4...+6
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.

С праздником!

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

От качественной работы жилищно-коммунального хозяйства зависят полноценная деятельность всех организаций, тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, комфортное проживание в городе и на селе. Ваша работа всегда на виду, каждый ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла во многом зависят настроение людей, благополучие и условия их жизни.

Мы благодарим за многолетний труд, ответственное отношение к делу ветеранов жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания населения! Желаем стабильности, осуществления планов, успехов, движения вперед. Больше благодарных слов от потребителей ваших услуг! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

**Районный исполнительный комитет
Районный Совет
депутатов**

**УЗНАГОРОДА**

Адзначаны за плённую працу



Узнагароду Міхаілу Сідараву ўручае Дзмітрый Козел

Чарговае пасяджэнне Добрушкага райвыканкама пачалася з прыёмнага моманту. Яго старшыня Дзмітрый Козел уручыў узнагароды двум кіраўнікам.

Дырэктар цэнтра ўтылізацыі артылерыйскіх і інжынерных боепрыпасаў Міхаіл Сідараву адзначаны Ганаровай граматай Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта. Нагодай для ўзнагароды сталі яго шматгадовая праца ў прамысловай перапрацоўцы боепрыпасаў і актыўны ўдзел у грамадска-палітычным жыцці рэгіёна.

Міхаіл Анатольевіч прабоце прадпрыемства аддаў больш за 20 год свайго жыцця. Прышоў сюды начальнікам вытворчасці яшчэ ў 1998 годзе, калі цэнтр толькі пачынаў сваю дзейнасць. Пры яго непасрэдным удзеле будаваліся новыя модулі, адпрацоўваліся тэхналогіі дзейнасці прадпрыемства.

— Асвоілі ўтылізацыю практычна ўсіх відаў боепрыпасаў наземнай артылерыі, — адзначае кіраўнік. — За ўвесь час існавання цэнтр аб'яшкодзіў мільёны іх адзінак, вярнуў у народную гаспадарку дзясяткі тысяч тон лому чорнага і каляровага металаў, прамысловых выбуховых рэчываў.

Таксама за ўзорнае выкананне пасадавых абавязкаў, высокі ўзровень прафесіяналізму і ў сувязі з юбілеем Ганаровай граматай райвыканкама адзначана Алена Сувалава, дырэктар цэнтра банкаўскіх паслуг № 309 ААТ «Беларусбанк».

**Сяргей МІХАЙЛАЎ
Фота аўтара**

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Когда есть взаимный интерес

Александр Лукашенко о сотрудничестве с Приморским краем: нам не может помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в хороших перспективах для развития сотрудничества с Приморским краем России. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

«Мы вместе нацелены на конкретный результат. И нам не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки

«События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь».

расшатать политическую ситуацию у нас и у вас», — сказал Глава государства.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве,



Александр Лукашенко констатировал, что товарооборот с Приморским краем по итогам прошлого года немного просел, но показатели января 2021 года говорят, что стороны в состоянии не только выйти на прежний уровень взаимодействия, но и превзойти его.

По словам Главы государства, после предыдущей встречи с Олегом Кожемяко в 2020 году заметно активизировались деловые контакты: проведено два заседания рабочей группы по сотрудничеству. Регион посетили многие руководители белорусских предприятий. «Такая активная работа, несомненно, принесет практические дивиденды, положительно скажется на росте

взаимной торговли, эффективной реализации инфраструктурных проектов», — уверен белорусский лидер.

Он подтвердил, что Беларусь готова предложить потребителям Приморского края свою продукцию и технологии в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, развития пассажирского транспорта.

Кроме того, Приморский край проявляет большой интерес к сотрудничеству в строительной отрасли.

По материалам БелТА

НА СВЯЗИ

29 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 7-45-38 пройдет прямая телефонная линия с участием Владимира Валентиновича МАРКЕВИЧА, главного государственного санитарного врача района.

2021
ГОД НАРОДНАГА АДЗІНСТВА

Молодежь. История. Вера

Добрушские волонтеры навели порядок на территории храма в райцентре

В Беларуси стартовала республиканская благоустроительная акция по благоустройству религиозных культовых объектов под названием «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера». До конца месяца ее инициаторы планируют привести в порядок около 80 мест в столице и регионах.

Не остались в стороне и добрушские активисты молодежного движения. На днях волонтеры отряда «Доброе сердце», который объединяет учащихся политехнического лицея и городских школ, навели порядок на территории храма Святителя Николая Чудотворца в райцентре. Ребята обрезали деревья, вырубили поросль канадского клена, подмели дорожки.

— Акция проводится с 2013 года, — рассказывает первый секретарь Добрушского



райкома БРСМ Татьяна Савельева. — В Год народного единства мы сделаем акцент не только на восстановление храмов и родников, но и на

благоустройстве памятников и объектов воинской славы.

**Сергей ОЛЬГИН
Фото предоставлено райкомом БРСМ**